

што ні адзін пісьменнік без Ніны Барысаўны не можа пайсці на пенсю. І на ўсіх у яе хапала часу і ўвагі, а галоўнае – цярпення выслушаць кожнага, даць параду, падбадзёрыць, дапамагчы. Вось такія высокія душоўныя якасці былі ўласцівы ёй. Да яе можна было звярнуцца па любому пытанню, якое без увагі ніколі не заставалася.

У Ніны Барысаўны, нягледзячы на ўзрост, была выключная памяць на людзей, падзеі, асобныя факты, чаму па-доброму можна толькі пазайздроціць. Яна рассказывала пра тое, што асабліва хвалаўала яе. І сама, у сваю чаргу, цікаліася ўсім: і працай, і асабістым жыццём тых, хто быў побач. Старалася ў кожным чалавеку разглядзець тое добрае, што вылучала яго сярод іншых. Была вялікім аптымістам. Гэтыя рысы характару вельмі адметныя для Ніны Барысаўны, таму да яе цягнуліся людзі. Ніна Барысаўна Ватацы хадзіла на сваю любімую працу да той пары, пакуль магла. А калі гэта стала не магчыма, яе бібліятэчная работа працягвалася дома. Жыла яна адна, але ж адзінокай яе называць нельга. Побач з ёю былі заўсёды людзі, якія бралі на сябе частку побытавых клюпатаў. У доме беларускага бібліографа, літаратуразнаўцы Ватацы заўсёды былі парадак і чысціня. Ва ўсім адчуваўся густ інтэлігентнай гаспадыні.

Памятаю, як любілі мы хадзіць да нашай Ніны Барысаўны штогод 14 мая на дзень яе нараджэння, проста на дом з віншаваннямі. Нас заўсёды збралася традыцыйна вялікая група супрацоўнікаў з бывшага беларускага аддзела. Так утульна, так хораша было ў яе ў гасціх! Заўжды знаходзілася тэма для гутарак. Ніна Барысаўна была ў цэнтры ўвагі. Яе аптымістычны настрой, любоў да жыцця, вялікі інтарэс да ўсіго таго, што адбываўся вакол, безумоўна, перадаваліся ўсім. Таму дадому ніхто не спяшаўся. А напрыканцы нашай супрацоўніці мы звычайна спявалі яе любімые песні і тыя, што некалі спявала ёй маці. Вось такой была наша Ніна Барысаўна – старэйшым супрацоўнікам, чия справа, волыт і праца на «бібліятэчнай ніве» будуць доўга перадавацца з пакалення ў пакаленне; чалавекам, які пакінуў у маім сэрцы і памяці добрыя, прыемныя ўспаміны.

Светлая ёй памяць.



Легенда бібліятэчнай справы



Да 100-годдзя
з дня нараджэння
Ніны Барысаўны
Ватацы

У алошнія дзесяцігоддзі жыцця – тыя, што прыйшліся на наша знаёмства з Нінай Барысаўнай Ватацы, – яе часта называлі «бібліографам Максіма Багдановіча» і «галоўным бібліографам галоўнай бібліятэкі краіны». У прэсе і калегі. У юбілейных артыкулах і на вечарынах.

«Ніна Барысаўна», «наша Ніна Барысаўна» – з павагай і нейкай тайнай сваяцкай любою называлі яе бліжэйшыя супрацоўнікі і сябры. (Здаецца, у яе не было ворагаў. Так і свято: не мае ценяў, ценъ адкідаюць толькі самі прадметы.) І гэта цвёрдае імя гучала ў адно доўгаслоўе, як чароўны звароты вялікіх: «Нінабарысаўна!», ці як знакамітае дзіцячое универсальнае «Памятнік пушкіна» ў Марыны Цвятаевай.

Ніна Барысаўна была падобна да сонейка і любіла жыццё, людзей. Да яе прыбалтыйскага прозвішча Ватацы (дзявочага) і ўсіго лёгкага, «сонечнага» характару вельмі пасавалі заўсёды раздзеленныя на простыя прабор чорныя валасы. У дзявоцтве яна насіла доўгія чорныя косы-змеі – звычайна, як мы бачылі на здымках, дзве; пасталеўшы, лавіла і ўтамоўвала іх ззаду заколкамі. Валасы да глыбокай старасці былі натуральна чорныя,

як глыбіні мора. Такой і запомнілася яна нам: на галаве, як адмечана звыш, белая рыска-руна, падобная да месяцавай дарожкі на цёмнай вадзе.

Заўсёды ветлівая ўсмешка, з якой яна звярталася да вас, была вам падарункам і ўзорам па-сапраўднаму інтэлігентных зносін, што асабліва стала каштоўным у крызісныя часы галоснасці, перабудовы і разбурэння быльх культурных каштоўнасцей. Гэта лёгкая, светлая (да глыбокай старасці белазубая!) ўсмешка чалавека з доўгім, часам драматычным, а часам зайдзросным лёсам нагадвала мно птушку – сімвал акультуранага паветра і дакранання, а таксама сімвал мудрасці, інтэлекту і хуткасці думкі. Усё гэта ў асобе Ніны Барысаўны і было вызначальным!

Цяпер думаецца, што легендарная ўсмешка Ватацы і ўвогуле яна сама нагадваюць балтыйскую чайку. У пайночна-заходніх народаў чайка – гэта сімвал смуткуючай жанчыны. Згодна з легендай, жанчына ператваралася ў чайку пасля смерці мужа... Нядайна, пазнаміўшыся з архівам Н.Б. Ватацы ў фондах НББ, дакументы з якою частковая прадстаўлены ў экспазіцыі «Вехі гісторыі» нашага музея

кнігі, і перабіраючы яо рукапісы шматлікіх бібліографій беларускіх пісьменнікаў, «пазлы» фотаздымкаў даваенных і савецкіх часоў, нам стала зразумела, што ўсё магло быць інакш, што па мужу Ніна Барысаўна Ватацы магла быць Сайчанка (але яна прозвішчам мужа не карысталася, так як з-за вайны мала пажыла ў шлюбе).

Але ці стала б Ніна Барысаўна, калі б не вайна і гібелъ мужа, якой-небудзь іншай – хатній гаспадыні? Абмежаванай часам і павязанай бытавымі клопатамі жанчынай-бібліятэкарам (хай сабе і бібліографам – гэта толькі спецыялізацыя)? Такой, як усе мы – як многія, многія шараговыя адзінкі, з кропелькамі працы якіх і складаеца каталожныя акіян?.. Думaeцца, наўрад ці. Ёй было наканаўана стаць зоркай бібліятэчнай справы: з аднаго боку, прыязная знешнасць, добрыя характеристары, інтэлігентнасць, эстэтычны густ; з другога – жалезная воля, мурашынае працалюбства, празорлівасць амаль Вангі, кніжны «нюх» амаль Парфумера. Гэта спалучэнне складнікаў асобы даеца не кожнаму! Тым больш, не кожнай жанчыне.

І яшчэ яна павінна была стаць (і на пэўны час – у 80–90-я гады мінулага стагоддзя – і стала!) пусціводнай Палярнай зоркай многіх даследчыкаў творчасці беларускага паэта Максіма Багдановіча. Яе магчымасцямі, знаёмствамі, абазнанасцю ў посейданімах і публікацыях, яе знакамітым хатнім архівам з неапублікованых дакументаў і фотаздымкаў паэта так ці гэтак карысталіся многія. На ўсіх у яе быў час і жаданне дапамагчы. Здаеца нават, што і доўгае, да канца творчасці сваіх жыццё Ніна Барысаўна праўжыла за сябе і «за таго». Паэта – гэтак рана займейшага свой булгакаўскі «ціхі дамок» – «у краіне светлай», «ля сіней бухты»... Яна напісала пра Майстра і яго эпоху кнігу «Шлях» (Мінск, 1986) і пэўным метафорычным чынам праўшла гэтыя шляхи з ім разам.

Калі гаварыць пра аўтараў, што пісалі пра Максіма Багдановіча, яны так хацелі якой-небудзь сенсацыі, вылаўленай «чайкай па



імені» Ніна Ватацы ў бязмежным, халодным інфармацыйным моры! Дробныя птушкі – верабі, кнігаўкі, што скакалі на пясчаным беразе паміж паваленых сухіх соснаў у пошуках спажывы, – толькі выхоплівалі ў чайкі з дзюбы кавалкі свежай здабычы.

Але якое было шчасце і баль душы тримаць у руках нам самім, простым бібліятэкам і суседзям Ніне Барысаўны па службовым пакоі, гэтыя неапублікованыя, часам сумніўныя («ці ён?») дакументы! Такія хвіліны простага, у нечым тайнага дакранання да вечнасці нараджалі натхненне, улівалі сілы і давалі свой плён. Праца бібліятэкара ў многім залежыць ад адчування неперарыўнасці тэхналагічнай і ў цэльым культурнай традыцыі. Не бачыць гэтага можа толькі сляпы. Што тычыцца нашай Ніны Барысаўны, якая ў апошнія гады жыцця пакутвала на зрок і карысталася моцнай лупай, яна гэтую традыцыю адчуvala «ўсёй скурай». Узнаўляла і берагла.

Узнаўляла нават у быце. У апошнія гады жыцця мы часта наведвалі яе з той ці іншай нагоды: дзень народзінаў, свята, «пара!»... Гэта быў амаль прыём у каралевы. Падлога пад'езда ў квадраты, здаеца, дубовыя дзвёры, рытуал уваходжання, цырымоніі, паўсюль чысцінія, бліск, карункі. Мне запомнілася самаробная накідка на «галоўным

крэсле». На густым чорным фоне ўспыхваюць чырвоныя і сінія кветкі, падобныя да букетаў у авалах на знакамітых слуцкіх паясах! У адказ на маё пытанне Ніна Барысаўна падрабязна расказала, што пашыла гэту накідку калісьці сама і ўласнаручна аздобіла яе аплікацыяй, якая штодня нагадвае любімы матыў, а таксама вершаваны радок М. Багдановіча – «цвяток радзімы васілька».

Бібліятэкар, яна любіла не толькі людзей, кнігі, публікацыі, бібліографічныя спісы, службовыя камандзіроўкі па Савецкім саюзе, але і стыхію песні. Калі мы прыходзілі да яе ў дом, у канцы, бадай, кожнага візіту спявала з намі разам. Ужо ціхі голасам, але вельмі праўльна (як па нотах!). Вучыла і нас сваім любімым песням. Мы запісвалі слова і співалі разам з ёй – паслухмяна, як ішлі за лідэрам праз стыхію песні. Помню пранізлівую песню пра сірацінку, які нарэшце знайшоў «уголочек, да і тут не родной»; страшную калыханку на вершы Ю. Лермантава:

Спі, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.

Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.

Народную песню пра дзячынину на выданні, як яна размаўляе, здаеца, ля студні пра чаравічкі са сваім жаніхом. Можа, у каго яшчэ і захаваліся гэтыя блакноцікі.

Асабліва Ніне Барысаўне падабалася спявача і слухаць прыгожы раманс на слова Максіма Багдановіча «Зорка Венера». Мяркую, па многіх прычынах... Але яшчэ і таму, што яна сама была зоркай – Мілавіцай. Уся сатканая з зямной любові, з вечнай загадкавай усмешкай на вуснах.

Такой яна засталася ў памяці калег і маёй. Арыстакратычная і адначасова дэмакратычная, адкрытая сэрцам на сустрач людзям. Таямнічая, да канца не спазнаная «Джаконда» бібліятэчнай справы.

